

А. А. Прыгодзіч

*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Мінск, Рэспубліка Беларусь
e-mail: elpr7@tut.by*

УЛАСНЫЯ НАМИНАЦЫІ З КАМПАНЕНТАМ *SCHWARZ / ЧОРНЫ* Ў БЕЛАРУСКАЙ НЯМЕЦКАМОЎНАЙ ТАПАНІМІЦЫ

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці функцыянавання тапанімічных намінацый з кампанентамі *Schwarz / чорны* ў беларускім і нямецкамоўным тапаніміконе, вызначаеца частотнасць выкарыстання тых або іншых словаўтворальных мадэлей, устанаўліваецца семантыка першых і другіх кампанентаў геаграфічных назваў і ў цэлым усяго тапанімічнага ўтварэння.

Ключавыя слова: тапаніміка; структура тапоніма; словаўтворальная мадэль; кампаненты *schwarz / чорны*; беларуская мова; нямецкая мова; частотнасць тапанімічных адзінак.

Е. А. Пригодич

*Белорусский государственный университет
Минск, Республика Беларусь
e-mail: elpr7@tut.by*

СОБСТВЕННЫЕ НОМИНАЦИИ С КОМПОНЕНТОМ *SCHWARZ / ЧОРНЫ* В БЕЛАРУСКОЙ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ТОПОНИМИКЕ

В статье рассматриваются особенности функционирования топонимических номинаций с компонентами *Schwarz / чорны* в белорусском и немецкоязычном топонимиконе, определяется частотность использования тех или иных словообразовательных моделей, устанавливается семантика первых и вторых компонентов географических названий и в целом всего топонимического образования.

Ключевые слова: топонимика; структура топонима; словообразовательная модель; компоненты *Schwarz / чорны*; белорусский язык; немецкий язык; частотность топонимических единиц.

A. A. Pryhodzich

*Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: elpr7@tut.by*

OWN NOMINATIONS WITH COMPONENT *SCHWARZ / BLACK* IN BELARUSIAN AND GERMAN TOPOONYMY

The article discusses the features of the functioning of toponymic nominations with schwarz/black components in the Belarusian and German toponymicon, determines the frequency of use of certain word-formation models, establishes the semantics of the first and second components of geographical names and, in general, the entire toponymic formation.

Key words: toponymy; toponym structure; word-formation model; schwarz/black components; Belarusian language; German language; frequency of toponymic units.

Тапанімічныя назвы захоўваюць звесткі пра прыродна-геаграфічныя асаблівасці, склад насельніцтва, старожытныя промыслы жыхароў тых ці іншых тэрыторый, з'яўляюцца своеасаблівай крыніцай інфармацыі пра мінулае. У сістэме такіх назваў адметнае месца займаюць так званыя колеравыя тапонімы, як «выразная і дакладная моўная праекцыя спецыфічнага нацыянальнага светабачання і культурнага вопыту народа» [1, с. 29].

У складзе беларускай і нямецкай тапаніміі фіксуюцца такія колеравыя кампаненты, як зялёны, сіні, белы, чорны, жоўты, красны, чырвоны. У еўрапейскай тапаніміі чорны колер праілюстраваны такімі назвамі, як, напрыклад, *Schwarzatal*, *Schwarzenbach am Wald*, *Schwarzenbach an der Saale*, *Schwarzenbek Schwarzenberg / Erzgeb.*, *Schwarzenborn*, *Schwarzheide* (у Германіі), Чорны Лес, Чорны Бор, Чорная Лужа, Чернозём, Чорны Брод, Чорная Гара, Чорны луг і інш. – у Беларусі.

Лексема чорны́й славянскіх мовах мае некалькі значэнняў. Чорны́й, черны́ прым. 1. Чорны; самы ўсіх колераў. 2. Змрочны. 3. Не галоўны, не парадны, які выкарыстоўваецца для штодзённых патрэб. 4. Бедны, прыніжаны [2, с. 5]. З пункту гледжання этымалогіі, «Чёрный. Общеслав. Восходит к *чърнь*, развившемуся из **čъrchnъ*, в котором выделяется суф. *-нь*. Основа **chъrchurch-* развилаась из более древнего **kъrs-*, выступающей в др.-прусск. *kirsnan* – «черный», лит. *Kirsna* – «Черная» (название реки) и т. д. (индоевр. *s* после *ь* на слав. почве изменилось в *x*) [3, с. 493]. Шматлікія ўстойлівыя выразы падкрэсліваюць этымалогію гэтай лексемы: *на чорную гадзіну*, чорныя думкі, чорная зайдрасць, як чорны вол, чорны бусел, *трываць у чорным целе*, чорны дзень, чорная доля, чорная ікра, чорны рынак, чорны шарі інш.

У нямецкай этымалогіі лексема *schwarz* (чорны) таксама абазначае ‘щёмы, брудны, непраглядны, нелегальны, сумны’. Параўн., напрыклад: *das schwarze Brett* ‘дошка для аўт’яў на заводзе’, *die schwarze Kunst* ‘чорная магія’, *der schwarze Mann* ‘камінар’, *der schwarze Peter* ‘дзіцячая картачная гульня’, *der schwarze Tod* разм. ‘чума’, *warten, bis dass man schwarz wird* *warten*, *bis man schwarz wird* ‘чакаць не дачакацца’, *mir würde es schwarz vor den Augen* ‘у мяне пацямнела ў вачах’, *vor Ärger schwarz werden* ‘пачарнець ад злосці’, *j-n auf die schwarze Liste setzen* ‘занесці ў чорны спіс’, *ein schwarzes Herz* ‘злое сэрца’, *eine schwarze Seele* ‘чорная

душа’, *schwarze Gedanken* ‘чорныя думкі’, *die Schwarze Woche* ‘передвелікодны тыдзень’ і інш.

У тапаніміі нямецкамоўных краін сустракаецца мноства назваў, звязаных з лексемай *schwarz*. Простыя тапонімы складаюць нешматлікую группу. Каля 10 айконімаў і гіронімаў намі зафіксавана ў Германіі, Чэхіі: *Schwarza* (*Thüringer Wald*), *Schwarza* (*Rudolstadt*), *Schwarza* (*Blankenhain*), *Schwarza* (*Hasel*) *Schwarza* (*Ilm*) *Schwarza* (*Saale*) *Schwarza* (*Lüder*) *Schwarza* (*Leitha*) і інш.; гіронім *Schwärze* (*Brandenburg*).

Сустракаюцца такія найменні ў асноўным у форме састаўных, складаных, прыназоўнікава-іменнай канструкцыі. Па сваім паходжанні складаныя тапонімы або кампазіты ўяўляюць спалучэнні, што ўзніклі шляхам марфолагічнага аб'яднання дзвюх асноў і маюць цэласнае афармленне (*Schwarzenbach*, *Schwarzheide*, *Schwarzsee*).

Характэрным для такіх спалучэнняў з’яўляецца тое, што ўнутры гэтых кампазітаў кампаненты “займаюць пэўнае месца і не дапускаюцца іх перастаноўка” [4, с. 83]. Вылучаюцца розныя канструкцыі такіх тапонімаў, дзе першым кампанентам з’яўляецца лексема *schwarz*, *schwarza*, *schwarzer*, *schwarzen*, другім – іншыя лексемы. Напрыклад, *Schwarz+bach* (чорны+ручай). На нямецкай моўнай тэрыторыі намі зафіксавана каля 20 такіх найменніяў: *Schwarzach* (*Niederbayern*), *Schwarzach* (*Odenwald*), *Schwarzach* (*Langdorf*), *Schwarzach* (*Vorarlberg*), *Schwarzach* (*Stadlern*), *Schwarzach* (*Pyrbaum*), *Schwarzach* (*Rheinmünster*) і інш. *Schwarzabach*: гіронімы *Schwarzabach* (*Braunaubach*), *Schwarzabach* (*Donnersbach*), *Schwarzabach* (*Mierbach*). Сярод іх сустракаюцца таксама ўтварэнні прыназоўнікава-іменнай структуры: *Schwarzach im Pongau*, *Schwarzach am Main*, *Schwarzach bei Kulmbach*.

Мноства гіронімаў нямецкамоўных краін маюць таксама ў сваёй назве кампанент *schwarz*. Намі зафіксавана каля 70 гіронімаў канструкцыі *Schwarz+bach*: *Schwarzbach* (*Aa*), *Schwarzbach* (*Alsenz*), *Schwarzbach* (*Bieber*), *Schwarzbach* (*Blies*), *Schwarzbach* (*BlindeRot*), *Schwarzbach* (*Elsenz*), *Schwarzbach* (*Ettenbach*), *Schwarzbach* (*Buchbach*, *Stierhöfstetten*), *Schwarzbach* (*Böhmisches Schwarzach*) і г. д.

Канструкцыя *Schwarz+see* прадстаўлена айконімам *Schwarzsee* (*Plaffeien*) і аднайменнымі гіронімамі (каля 20): *Schwarzsee* (*Mölln*), *Schwarzsee* (*Eschenlohe*), *Schwarzsee* (*Turracher Höhe*), *Schwarzsee* (*Kitzbühel*) і г. д. Сустракаюцца і тапонімы *Großer Schwarzsee* (*Angermünde*) – *Kleiner Schwarzsee*, у якіх тапанімічную выдзяляльную функцыю выконваюць антанімічныя кампаненты вялікі / малы.

Канструкцыя *Schwarzen+bach* характэрна для больш як 60 айконімаў: *Schwarzenbach* (*Boms*), *Schwarzenbach* (*Forbach*), *Schwarzenbach* (*Meckenbeuren*), *Schwarzenbach* (*Todtmoos*), *Schwarzenbach* (*Antdorf*),

Schwarzenbach (*Schönwald im Schwarzwald*), *Schwarzenbach* (*Altusried*) і г. д. Таксама намі зафіксавана больш за 60 назваў гіронімаў з канструкцыяй **Schwarzen+bach**: *Schwarzenbach* (*Acher*), *Schwarzenbach* (*Ahr*), *Schwarzenbach* (*Aisch*), *Schwarzenbach* (*Bittebach*), *Schwarzenbach* (*BooserAch*), *Schwarzenbach* (*Brugga*), *Schwarzenbach* (*DeggenhauserAach*), *Schwarzenbach* (*Dürrach*), *Schwarzenbach* (*Dürrnbach*), *Schwarzenbach* (*Elsoff*), *Schwarzenbach* (*Etsch*), *Schwarzenbach* (*Eyenbach*), *Schwarzenbach* (*Prien*), *Schwarzenbach* (*Raumünzach*), *Schwarzenbach* (*Rabnitz*), *Schwarzenbach* (*Obere Argen*, *Oberstaufen*) і г. д. Канструкцыя **Schwarzen+see** прадстаўлена айканімічнымі назвамі *Schwarzensee* (*Strasburg*), *Schwarzensee* (*Hergatz*), *Schwarzensee* (*Gemeinde Weissenbach an der Triesting*), *Schwarzensee* (*Gemeinde Sölk*), *Schwarzensee* (*Landschaftsschutzgebiet*). Гіронімаў гэтай групы налічваецца каля дзесяці: *Schwarzensee* (*Berchtesgadener Land*), *Schwarzensee* (*St. Wolfgang*), *Schwarzer See* (*Dachstein*), *Schwarzensee* (*Zeller Bach*), *Schwarzensee* (*Zillertaler Alpen*).

Нешматлікія дрымонімы і гіронімы ўтвараюць канструкцыю **Schwarzer+Pfuhl** (чорная+вымаіна): *Schwarzer Pfuhl* (*Forst*), *Schwarzer Pfuhl*, *schwarzer Pfuhl* (*Nister*) і адпаведна – **Schwärzen+bach**: *Schwärzenbach* (*Gengenbach*), *Schwärzenbach* (*GmundamTegernsee*), *Schwärzenbach* (*Titisee-Neustadt*). **Schwarzatal** *Schwarzatal* (горад у федэральнай зямлі Цюрынгія, названы паводле даліны *Schwarzta* (левы прыток ракі Заале)), **Schwärzen+bach**: *Schwärzenbach* (*Deggenhauser Aach*), *Schwärzenbach* (*Eisenbach*), *Schwärzenbach* (*Kocher*), *Schwärzenbach* (*Reichenbach*), **Schwärzen+bach**: *Schwärzenbach* (*Rott*), **Schwarz+bek**: *Schwarzbek*, **Schwarz+berg**: *Schwarzberg/Erzgebirge*, **Schwarz+born**: *Schwarzborn*, **Schwarz+heide**: *Schwarzheide*. Прадстаўнічую группу складаюць айконімы і гіронімы канструкцыі **Schwarz+ach**: *Schwarzach*, *Schwarzach* (*Odenwald*), *Schwarzach Baden-Württemberg*. *Schwarzach* (*Naab Schwarzach* (*Altmühl*)), *Schwarzach* (*Dornbirner Ach*), *Schwarzach* (*Gerlosbach*), *Schwarzach* (*Große Ohe*), *Schwarzach* (*Main*), *Schwarzach* (*Naab*). Кельцка-германскі тэрмін ‘ache’ абазначае ‘ручай і рэкі’. У айконімаў **Unterschwarzach** (*Bad Wurzach*), *Unterschwarzach* (*Creußen*), *Unterschwarzach* (*Schwarzach*) кампанент *Unter* выконвае выдзяляльную тапонімічную функцыю.

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што дастаткова актыўна выкарыстоўваюцца таксама шматкампанентныя складаныя тапонімы: **Schwarz+bach+graben**: *Schwarzbachgraben*, *Schwarzbachgraben* (*Feilbach*), *Schwarzbachgraben* (*Fölzer Bach*), *Schwarzbachgraben* (*Kleine Veitsch*), *Schwarzbachgraben* (*Schmiedlaine*), *Schwarzbachgraben* (*Schwarzbach*). Каля 20 назваў утвораны паводле канструкцыі

Schwarzen+bach+tal: Schwarzenbachtal (*Landschaftsschutzgebiet*), Schwarzenbachtal (*Flensburg*), Schwarzbachtal (*Westpfalz*), Schwarzbachtal (*Dippoldiswalde*), Schwarzbachtal (*Vogtland*). Schwarzbachtal (*Scherfede*); таксама адзінкавыя найменні **Schwarz+tal+sperre:** Schwarztalsperre, **Schwarzen+bach+tal+sperre:** Schwarzenbachtalsperre, **Schwarz+wasser:** Schwarzwasser, **Schwarz+wasser+bach:** Schwarzwasserbach (*Breitach*), Schwarzwasserbach (*Ems*), Schwarzwasserbach (*Lech*), **Schwarz+lofer** (рачны жолаб, або насыпны ручай): найменне Schwarzlofer утварае антанімічную пару зайконімам *Weißlofer*, **Schwarz+lofer+graben:** Schwarzlofergraben, **Schwarz+kopf+kolk** (дзе kolk – ‘невялікае паглыбленне, напоўненае вадой’): Schwarzkopfkolk, **Schwarzau+bach:** Schwarzaubach (*Naarn*).

Да складаных тапанімічных найменняў аналізуемага тыпу адносяцца і штучныя аб'яднанні слоў: *Schwarzer-Graben-Kanal*.

Састаўныя тапонімы ўяўляюць сабой лексікалізаваныя словазлучэнні, у структуру якіх уваходзяць, як правіла, два кампаненты – суб'ект і аtryбут: *Schwarzer Graben*, *Schwarzer See*, *Schwarzer Bach*. У якасці аtryбутыўнага кампанента ў прэпозіцыі ў адносінах да субстантыва выступаюць назоўнікі *Bach*, *Graben*, *See*, *Teich*, *Aist*, *Regen*, *Flussi* інш. Так, 7 гідронімаў утвораны паводле канструкцыі **Schwarzer+ Bach:** Schwarzer Bach (*Alter Gehlenbach*), Schwarzer Bach (*Bocholter Aa*), Schwarzer Bach (*Dill*), Schwarzer Bach (*Exter*). Каля 40 гідронімаў нямецкамоўных краінствораны паводле мадэлі **Schwarzer+Graben:** Schwarzer Graben (*Burggraben*), Schwarzer Graben (*Cottbus*), Schwarzer Graben (*Einatbach*), Schwarzer Graben (*Erlenbach*), Schwarzer Graben (*Fischbach*), Schwarzer Graben (*Giebelbach*), Schwarzer Graben (*Salem*), Schwarzer Graben (*Grenzgraben*), Schwarzer Graben (*Holchenbach*), Schwarzer Graben (*Main*) і г. д. Выкарыстоўваецца каля 50 найменняў **Schwarzer+See:** Schwarzer See (*Murrhardt*), Schwarzer See (*Buckow*), Schwarzer See (*Biesenthal*), Schwarzer See (*Falkenhagen*), Schwarzer See (*Fürstenberg*), Schwarzer See (*Rheinsberger Seenplatte*), Schwarzer See (*Granitz*), Schwarzer See (*Benitz*), Schwarzer See (*Blankensee*), Schwarzer See (*Borkow*) і г. д. Нешматлікія тапонімы ўтвараюць канструкцыі **Schwarzer+Teich:** Schwarzer Teich (*Carlsfeld*), Schwarzer Teich im Ortsteil Sonneberg; **Schwarze+ Kuhle:** Schwarze Kuhle (*Lankau*) Schwarze Kuhle (*Salem*); **Schwarzer+Fluss:** Schwarzer Fluss; **Schwarzer+Regen:** Schwarzer Regen (*Niederbayern*), Schwarzer Regen (*Oberpfalz*), у якасці антоміма выступае гідронім *Weißer Regen*. Фіксуюцца таксама гідронімы *Großer Regen*, *Kleiner Regen*.

У кваліфікацыйных утварэннях дамінуюць якасныя прыметнікі з азначальнымі антанімічнымі кампанентамі чорны-белы, вялікі-малы, якія

выконваюць дыферэнцыйную функцыю і ўтвараюць палярызацыйныя пары.

Такія бінарныя кампаненты ўказваюць на памер аб'екта – *вялікі-малы*, колер – *чорны-белы*. Палярызацыйныя кампаненты *вялікі – малы* часам не заўсёды ўказваюць на памер аб'екта, а толькі на адносны час узнікнення. У выніку пэўных сацыяльна-еканамічных прычын ранейшыя малыя па велічыні паселішчы нярэдка становіліся большымі за былыя асноўныя, што яскрава сведчыць пра завяршэнне тапанімізацыі назвы.

Нешматлікія тапанімічныя найменні зафіксаваны таксама паводле канструкцыі *Schwarze+ Röder* (ручай, парослы чаротам): *Schwarze Röder* (*Sachsen*); *Schwarze+Pockau* (im Jahre 1365 als „*Packaw*“, чэш. Černá, *Schwarzwasser*): *Schwarze Pockau* (прыток Эльбы); *Schwarze+ Kuhle* (невялікая яма, прахалода): гіронім *Schwarze Kuhle* (*Lankau*), *Schwarze Kuhle* (*Lankau*), *Schwarze Kuhle* (*Salem*), *Schwarzsee* (*Mölln*); *Schwarze+Elster*: *Schwarze Elster* (прыток Эльбы); *Schwarze +Aist* (назва ракі): *Schwarze Aist*, сустракаеца таксама і ўласнае найменне *Weiße Aist*; *Schwarze+ Laber* (шумлівы): гіронім *Schwarze Laber*; *Schwarzer+ Weiher* (сажалка): гіронім *Schwarzer Weiher*; *Schwarzenberger+Weiher*: гіронім *Schwarzenberger+ Weiher*.

Спецыфічны пласт онімаў складаюць найменні ў форме прыназоўнікава-іменных канструкций. Неабходнасць намінацыі і дыферэнцыяцыі населеных пунктаў, гор, рэк, урочышчаў узнікла, як лічаць даследчыкі, на самых ранніх ступенях развіцця культуры, і прасцейшай формай такога тапоніма з'яўляеца прыназоўнікавая канструкцыя [5, с. 134]. Приназоўнікавыя канструкцыі, або так званыя арыентуючыя назвы (назвы-арыенціры), узніклі на базе лакальных арыенціраў-мікратапонімаў. Намі зафіксавана больш за 20 даследуемых тапонімаў: *Schwarzach im Pongau*, *Schwarzach am Main*, *Schwarzach bei Kulmbach*, *Schwarzenbach an der Saale*, *Schwarzenbach an der Pielach*, *Schwarzenbach am Wald*, *Schwarzenbach an der Gölsen* *Schwarzenbach an der Gölsen*, *Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal* (*Naturschutzgebiet*), *Schönwald im Schwarzwald*, *Schwarzach im Pongau*, *Schwarzbachthal bei Götzenberg*, *Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal*. *Schönwald im Schwarzwald*, *Schwarzes Herz auf Usedom* і інш. Падобныя адзінкі нараджаліся тады, калі ўзнікала неабходнасць дэталёва апісаць месца знаходжанне дэнатата. Калі ўзрастает значнасць месца абазначэння, то разгорнутыя прыназоўнікава-іменныя канструкцыі могуць пераформіцца ў больш звыклую для тапанімікі, спрошчаную структуру. Такім чынам, даследуемыя тапонімы з'яўляюцца апісальнымі характарыстыкамі геаграфічных аб'ектаў “для ліквідацыі айканімічнай аманіміі, якая ўскладняе адразненне аб'ектаў” [6, с. 99].

Адзначым таксама, што ў беларускай і нямецкай айканіміі сустракаюцца таксама шматлікія антрапомімы з кампанентам *Schwarz*: *Schwarz-Bart*, *Schwarzenbach*, *Schwartzenbach*, *Schwarzbach*, Чорны, Чарнавус, Чарнабай, Чарнамордаў, Чарныш, Чарнаброўка, Чарняк, Чарнавухі, Чарнавокі, Чарнагаловы і інш.

Структурна-словаўтаральная характеристыка даследуемых тапанімічных назваў дала магчымасць устанавіць сярод іх некалькі асноўных тыпаў: простыя, складаныя, састаўныя, прыназоўнікава-іменныя канструкцыі. Колькасна кожны тип прадстаўлены неаднолькава.

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ

1. Гапоненка, І. Беларуская каліровая тапанімія (на фоне сусветнай) / І. Гапоненка // Роднае слова. – № 5. – 2018. – С. 30–33.
2. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37: Чорное – языкъ. Дадатак. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – 414 с.
3. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. чл.-кор. АН СССР С. Г. Бархударова. – М., «Просвещение», 1971. – 542 с.
4. Янушкевіч, С. А. Уласныя назвы населеных пунктаў Заходніяй Гродзеншчыны: дыс. ...канд. філал. навук: 10. 02. 01/ С. А Янушкевіч. – Гродна, 1998. – 195 с.
5. Карсакова, М. М. Прыназоўнікава-іменныя канструкцыі і адносныя з імі прэфіксальныя ўтварэнні ў мікратапанімі Гомельшчыны / М. М. Карсакова// Пытанні беларускай тапанімікі: Матэрыялы Першай бел. тапанім. канф., 1 – 3 снеж. 1967 г. / Пад рэд. М. В. Бірылы і інш. – Мінск: Выш. школа, 1970. – С. 134–142.
6. Бабушкіна, Н. І. Састаўныя айконімы Брэстчыны і іх структурныя тыпы / Н. І. Бабушкіна // Беларуская анатастыка: 36. арт. / Рэд. В. П. Лемцюгова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981. – С. 88–100.